

УДК 811.161.3-26'04'373  
<https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232706>

Наталля Паляшчук\* 

## ЛЕКСІКА СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ДЗЕЛАВОЙ ПІСЬМЕННАСЦІ СЯРЭДЗІНЫ XVI – XVIII СТ.: ШЛЯХІ ПАПАЎНЕННЯ И РАЗВІЦЦЯ

У дадзеным артыкуле абагульнены некаторыя вынікі вывучэння слоўнага фонду старабеларускай дзелавой пісьменнасці сярэдзіны XVI – XVIII ст. адносна яго тэматычнай харкторыстыкі, папаўнення, стылевога і жанравага размеркавання, рэпрэзэнтацыі ў ім слоў іншамоўнага (лацінскага) паходжання; таксама прапанаваны напрамкі далейшага выкарыстання атрыманых вынікаў у навуковых даследаваннях.

**Ключавыя слова:** старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова; гістарычнае лексікалагія; лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы; дзелавая пісьменнасць; помнікі дзелавой пісьменнасці.

**Paliashchuk Natallia. Old Belarusian business writing vocabulary from the middle 16<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> centuries: ways of replenishment and development.**

The article summarizes the results of the lexical studies of the Belarusian business monuments from the middle 16<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> centuries. The studies found the following results: 1) lexical units noted in business monuments of different genres can be divided into eight large thematic groups (legal, social and political, clerical, economic, household, professional and industrial, natural science vocabularies, and vocabulary that characterizes a person physically, mentally, and intellectually); religious, military, medical vocabularies, and lexical units from other spheres are represented to a lesser extent; polyfunctional vocabulary is highlighted separately; 2) taking into account the materials of the “Histaryčny složník bielaruskaj movy” (“Historical Dictionary of the Belarusian Language”), some innovations are determined, namely a) lexical units that were fixed in business writing during the specified period for the first time, b) previously known lexical units that implemented new meaning / new meanings in business writing during the specified period; 3) the dominance of certain thematic groups or their subgroups in each specific monument depends on its genre; 4) by style, one can distinguish lexemes, which were fixed in monuments of a) business content, b) business and secular-artistic content, c) business and religious content, d) business, religious and secular-artistic content during the period from the middle 16<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> centuries; 5) the extremely wide representation of Latinisms, the penetration and consolidation of which was influenced by extra- and intralinguistic factors, is a characteristic feature of the business writing vocabulary of the specified period. The results of the research will be important for the preparation and creation of scientific and theoretical works devoted to the evolution of the lexical system of the Belarusian language in general and its stylistic and genre varieties, in particular, to the characteristics of the vocabulary features of different Old Belarusian monuments; when compiling special lexicographic reference books, for example, a consolidated dictionary of business texts of a specific chronological section / local fixation / specific genre, etc.

**Keywords:** old Belarusian literary and written language; historical lexicology; vocabulary of the old Belarusian literary and written language; business literacy; monuments of business literacy.

Найбольш распрацаваным напрамкам беларускага гістарычнага мовазнаўства з’яўляецца гістарычнае лексікалагія беларускай мовы. З другой палавіны XX ст., калі пачалося яе планамернае вывучэнне, да цяперашняга часу створана вялікая колькасць работ, у якіх 1) прааналізавана больш за 20 тэматычных групп лексікі старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы, напрыклад, бытавая предметная лексіка (К. Марчанка), гандлёвая лексіка (З. Даўнене), сацыяльна-еканамічная лексіка (Н. Гілевіч), ваенная лексіка

\* Наталля Паляшчук, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск, Рэспубліка Беларусь); e-mail: nata-poleshuk@yandex.by.

(Н. Памецька), рэлігійная лексіка (І. Будзько), анатама-фізіялагічна і медыцынская лексіка (Э. Ялоўская), музичная лексіка (В. Бандаровіч) і інш.; 2) вызначаны асаблівасці слоўнага складу (пераважна ў адносінах тэматычнага размеркавання лексем і іх генетычнай харктарыстыкі) шэрага старабеларускіх рукапісных і друкаваных помнікаў (напрыклад, Статутаў Вялікага Княства Літоўскага 1529 і 1588 гг. (Ю. Мацкевіч, М. Закар'ян, М. Новік), “Вісліцкага статута” (1423–1438) (В. Зіманскі), “Трыбунала абывацелям Вялікага Княства Літоўскага” (1586) (Н. Паляшчук), “Александры” (пачатак XVII ст.) (А. Дзядова), беларускага перакладу “Хронікі” М. Стрыйкоўскага (пачатак XVII ст.) (Э. Ярмоленка) і інш.; 3) вывучана семантыка запазычанняў, паказаны шляхі пранікнення і спосабы іх адаптацыі ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове (А. Булыка, А. Жураўскі, І. Чартко) [Лексіка 2016, с. 3–5].

У апошні час навуковае апісанне старабеларускага лексічнага фонду вядзеца з улікам 1) жанрава-стылявой прыналежнасці помнікаў пісьменнасці і 2) часу іх стварэння. Першай манографіяй такого плана з’яўляеца “Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст.”, у якой прааналізаваны слоўнік помнікаў дзелавога, свецкага-мастацкага і рэлігійнага зместу акрэсленага храналагічнага перыяду [Лексіка 2016, с. 9–120, 121–173, 174–323].

На названым падыходзе грунтавалася і вывучэнне лексікі беларускай мовы сярэдзіны XVI – XVIII ст., ажыщёўленае ў рамках падрыхтоўкі ў аддзеле гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі манографіі “Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы сярэдзіны XVI – XVIII ст.”. У прыватнасці, даследчыкі разгледзелі шляхі і спосабы папаўнення слоўнага фонду помнікаў, змены і пераўтварэнні ў ім, звязаныя з наяўнасцю старых і новых элементаў, прасачылі дынаміку семантычнай структуры намінацый, выявілі ступень інтэнсіўнасці запазычвання, устанавілі спецыфіку словаўжывання ў творах пэўнай жанрава-стылявой разнавіднасці. Такім чынам, названы рукапіс пасля апублікавання і манографіі “Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст.” будуць уяўляць сабой першае ў беларускай мовазнаўчай навуцы комплекснае даследаванне лексічнай сістэмы беларускай мовы XIV–XVIII стст., вынікі якога ў перспектыве знайдуць выкарыстанне пры вырашэнні актуальных пытанняў дыяхранічнага і сучаснага мовазнаўства.

У дадзеным артыкуле прадстаўлены некаторыя вынікі разгляду лексікі помнікаў дзелавой пісьменнасці сярэдзіны XVI – XVIII ст. Матэрыялам для аналізу паслужылі Статуты Вялікага Княства Літоўскага 1566 і 1588 гг., “Трыбунал абывацелям Вялікага Княства Літоўскага” (1586), дакументы з апублікаваных кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, з апублікаваных збораў старажытных актаў, “Полацкая рэвізія” (1552), “Рэвізія Кобрынскай эканоміі” (1563), а таксама “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” ў 37 выпусках (1982–2017). Адзначым, што лексіка некаторых названых тэкстаў ужо выступала ў якасці аб’екта навуковых зацікаўленняў: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. вывучалі М. Закар’ян [Закар’ян 1955], А. Жураўскі [Жураўскі 1967, с. 247–252], М. Новік [Новік 2002], “Трыбунал абывацелям Вялікага Княства Літоўскага” (1586) – А. Булыка [Булыка 1995], Н. Паляшчук [Паляшчук 1999], тастаменты, рэвізіі – Н. Паляшчук [Паляшчук 2015; Паляшчук 2020], кнігі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага – А. Жураўскі [гл., напрыклад, Жураўскі 1994, с. 346–348]. Сёння наспела неабходнасць

сістэматызація наяўныя звесткі, дапоўніць іх новымі, у тым ліку заснованымі на параўнальнym аналізе з лексікай папярэдняга перыяду, і ў абагульненым выглядзе рэпрэзентаваць шляхі развіцця і функцыянування слоўнага запасу дзелавых помнікаў сярэдзіны XVI – XVIII ст. Атрыманыя вынікі будуть мець значэнне пры падрыхтоўцы навукова-тэарэтычных прац па эвалюцыі лексічнай сістэмы беларускай мовы ў цэлым і яе стылевых разнавіднасцей у прыватнасці, харарактарыстыцы мовы асобных старабеларускіх помнікаў; пры ўкладанні спецыяльных лексікаграфічных даведнікаў, напрыклад, зводнага слоўніка тэкстаў дзелавога зместу пэўнага храналагічнага перыяду / лакальны замацаванасці / пэўнага жанру / і пад.

У помніках старабеларускай дзелавой пісьменнасці сярэдзіны XVI – XVIII ст., як і XIV – сярэдзіны XVI ст., паслядоўна прадстаўлена лексіка, якая ўваходзіць у склад восьмі тэматычных груп: 1) юрыдычная, 2) грамадска-палітычная, 3) канцылярская, 4) эканамічная, 5) бытавая, 6) прафесійна-вытворчая, 7) прыродазнаўчая лексіка, 8) лексіка, якая харарактарызуе чалавека ў фізічных, псіхічных і інтэлектуальных адносінах. Найменні з рэлігійнай, ваеннай, медыцынскай сфер, сферы навукі, культуры, мастацства ў тэкстах рэпрэзентуюцца ў меншай ступені; таксама адлюстравана поліфункцыянальная лексіка. Унутры кожнай тэматычнай групы вылучаюцца асобныя лексічныя аб'яднанні. Напрыклад, юрыдычная лексіка ўключае 11 падгруп: назвы судовых работнікаў: *арбіторъ*<sup>1</sup> ‘пасрэднік’ (АСД VI, с. 158, 1645), *вицеінстикгаторъ* ‘намеснік судовага адвінаваўцы’ (АЮЗР V, с. 414, 1614), *шкураторъ* ‘следчы’ (Ст. 1588, с. 459) і інш.; назвы ўдзельнікаў судовага працэсу: *акторка* ‘ісціца’ (АВК XXIV, с. 197, 1558), *акторъ* ‘ісцеп’ (АВК XXVIII, с. 208, 1607), *святочъ* ‘асоба, якая выклікаеца ў суд, каб даць паказанні пра вядомыя ёй абставіны па справе’ (АВК XX, с. 67, 1591) і інш.; агульныя і прыватныя назвы судаводства: *агитованье* ‘разгляд на судзе’ (АВК XV, с. 30, 1645), *замеркованье* ‘расследование’ (АСД I, с. 255, 1617), *реквезиция* ‘зварот з пэўнай просьбай да судовых улад’ (АВК XVIII, с. 486, 1670) і інш.; назвы складнікаў выкананій і следчай дзеяніасці судовых органаў: *отсвядченье* ‘сведчанне’ (АВК XXIV, с. 421, 1584), *процедованье* ‘працягванне судовай справы’ (АВК I, с. 83, 1649), *юдіция* ‘судовае рашэнне’ (АВК VIII, с. 598, 1648) і інш.; назвы дзеянняў, якія з’явіліся прычынай судовага разбіральніцтва: *виоленцыя* ‘жорсткасць, лютасць’ (АВК I, с. 331, 1666), *деспекть* ‘здзек, абраца, знявага, крыўда’ (АВК XXXVI, с. 373, 1582), *замовка* ‘спрэчка, звада, сварка’ (АЗР IV, с. 24, 1589) і інш.; назвы злачынцаў і тых, хто парушыў закон: *забойца* ‘забойца’ (КПД, с. 191, 1551), *збыточникъ* ‘свавольнік’ (АВК XII, с. 490, 1684), *промытникъ* ‘той, хто ўхіліўся ад выплаты мытнай пошліны’ (ІЮМ VI, с. 109, 1689) і інш.; назвы пакаранняў, судовых штрафаў і плацяжоў: *варкгельтъ* ‘штраф за забойства’ (ІЮМ IX, с. 336, 1638), *отправоче* ‘плата пасыльнаму, судовому выкананіцу’ (АВК XXI, с. 279, 1558), *туртура* ‘катаванне’ (АВК XXVIII, с. 361, 1657) і інш.; назвы дзеянняў, звязаных з арганізацыяй і правядзеннем судовага працэсу: *вывявити* ‘даць паказанні, засведчыць’ (ІЮМ VIII, с. 391–392, 1623), *інстиковати* ‘абвінавачваць, праследаваць судом’ (АВК XVIII, с. 262, 1622), *сысківати* ‘сыскваць, знаходзіць; адшукваць’ (АЗР IV, с. 486, 1615) і інш.; найменні дзеянняў, якія сталі прычынай судовага разбіральніцтва: *лотровати* ‘разбойнічаць, займацца грабяжом, разбоем’ (АВК XXXIX, с. 9, 1578), *убліжысти* ‘нанесці ўрон, шкоду’ (АВК XXXIX, с. 122–123, 1578), *узорвати*

<sup>1</sup> Графіка-арфаграфічныя варыянты слоў тут не падаюцца.

‘парушыць (пераступіць што-н.)’ (КВС, с. 651, 1552) і інш.; назвы дзеянняў, звязаных з ажыццяўленнем судовых рашэнняў, пастаноў: *банитовати* ‘караць пазбайленнем грамадзянскіх правоў і выгнаннем з краіны’ (АЗР IV, с. 193, 1559), *уволіти* ‘пазбавіць чаго-н.’ (АЗР V, с. 104, 1658); *чвертовати* ‘падвяргаць пакаранню праз адсячэнне рук, ног і галавы’ (АСД I, с. 185, 1590) і інш. У складзе грамадска-палітычнай лексікі выпадающца 12 падгруп, лексікі, якая характерызуе чалавека ў фізічных, псіхічных і інтэлектуальных адносінах, – 14, эканамічнай лексікі – 10, канцылярскай – 5, бытавой – 6, прыродазнаўчай – 7, прафесійна-вытворчай – 7.

У якасці прыкладаў намі прыведзены слова, якія ў акрэслены часавы прамежак атрымалі першую пісьмовую фіксацыю ў дзелавой пісьменнасці. Для іх наймення прапанаваны дастаткова распаўсюджаны ў сучаснай лінгвістыцы тэрмін *навацыя*. Для выяўлення і пацвярдження навацый мы кіраваліся данымі “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы”, якія лічацца для гэтага дастаткова аб’ектыўнымі: у слоўніковых артыкулах абавязкова прадстаўлена першая і апошняя фіксацыя слова і яго жанравая замацаванасць<sup>2</sup>.

Назіранні паказалі, што ў названы перыяд новымі словамі, рознымі ў генетычных і дэрывацыйных адносінах, папаўняліся ўсе вылучаныя ў дзелавых тэкстах лексічныя аб’яднанні.

Так, напрыклад, утварэнні на базе спрадвечнага слоўнага фонду або з выкарыстаннем уласных словаўтваральных сродкаў прадстаўлены ў такіх падгрупах, як 1) назвы асоб па роднасці і свяяцтве; адзначаныя ў ёй найменні жонак паходзяць ад назваў асоб а) па родзе заняткаў, адміністрацыйнай пасадзе: *бондаревая* ‘жонка бондара’ (ІЮМ IV, с. 207, 1686), *почтаровая* ‘жонка паштара’ (ІЮМ XIV, с. 101, 1700), *радчиха* ‘жонка члена калегіяльнага органа ўлады’ (ІЮМ VIII, с. 19, 1691), *ревизоровая* ‘жонка рэвізора’ (АВК XXXVI, с. 130, 1582), *стольниковая* ‘жонка стольніка’ (КАР, с. 68, 1648), *судичновая* ‘жонка сына суддзі’ (АВК XXXI, с. 299, 1615), *шевцовая* ‘жонка шаўца’ (ІЮМ IV, с. 192, 1686) і інш.<sup>3</sup>; б) па кроўнай / някроўнай роднасці: *братовая* ‘жонка брата’ (АВК XXXVI, с. 106, 1582), *швакрына* ‘жонка швагра’ (АВК VIII, с. 480, 1599); 2) назвы масцей жывёл: зворонакарый ‘чорны з карычневым адценнем’ (ІЮМ XVII, с. 194, 1663), зворонамышастый ‘чорны з шэрым адценнем’ (АВК XXXI, с. 249, 1595), зворонаплеснівый ‘чорны з адценнем, падобным да плесені’ (АВК XXXVI, с. 31, 1582), зворонасерый ‘чорны з шэрым адценнем’ (КВС, с. 526, 1552), зворонастrokатый ‘чорны з плямамі іншага колеру’ (АВК XXXVI, с. 31, 1582), згнедакрасны ‘цёмна-рыжы з чырвоным адценнем’ (АВК XVIII, с. 76, 1589), згнедаплеснівый ‘цёмна-рыжы з адценнем, падобным да плесені’ (КВС, с. 5196, 1552), *сивобелы* ‘светла-сівы’ (АВК XVIII, с. 197, 1603), *сивобрудны* ‘сівы з бурымі плямамі’ (АВК XXXVI, с. 81, 1582) і інш.; 3) назвы штрафаў і плацяжоў: *воскобойное* ‘падатак ад вакабойні’ (АЗР III, с. 156, 1570), *котловое* ‘падатак за карыстанне катлом пры вырабе спіртных напіткаў’ (АВК XXXVI, с. 138, 1582), *льнованое* ‘від падатку’ (АВК XIV, с. 538, 1596), *пудовое* ‘збожжавы падатак’ (АЗР III, с. 245, 1579), *солодовое* ‘падатак за права на прыгатаванне соладу’ (АІОЗР I, с. 279, 1598), *уволочное* ‘падатак за

<sup>2</sup> Таксама мы прызнаём, што некаторыя слова, якія сёня мы лічым навацыямі, праз пэўны час будуть выключаны з іх ліку па прычыне ўвядзення у наукоўы ўжытак раней не апрацаваных крыніц. Але вопыт працы з не апісанымі мовазнаўцамі помнікамі паказвае, што колькасць новавыяўленых слоў або значэнняў слоў адносна невялікая.

<sup>3</sup> Жаночая асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове, у тым ліку і найменні жонак, дэталёва разгледжаны М. Паўленкам [Паўленка 1978].

карыстанне зямельным участкам' (ІЮМ I, с. 70, 1679), *шелеговое* 'від падатку' (ІЮМ II, с. 98, 1684) і інш. Асобна вылучаюцца навацыі, тэматычная прыналежнасць якіх не абмяжоўваецца адной групай або падгрупай. Да іх можна аднесці складаныя слова 1) з першай часткай *ново-* (часта адлюстроўваюць гаспадарчую дзейнасць чалавека), сярод якіх дамінуюць дзеепрыметнікі: *нововзниклый* 'які нядаўна ўзнік' (АСД II, с. 53, 1634), *нововымереный* 'нанава вымераны' (ІЮМ I, с. 308, 1682), *новозаложоный* 'нядаўна закладзены' (АВК XXXIX, с. 442, 1579), *новомурованый* 'новапабудаваны з цэглы або каменю' (СДГВ, с. 90, 1635), *новоосажоный* 'нядаўна заселены' (КПД, с. 359, 1565), *новопозатесываный* 'нядаўна пазачэсваны, роблены высечкай' (АВК XXXVI, с. 283, 1582), *новопосечоный* 'нядаўна пасечаны' (АВК XXII, с. 90, 1555–1565); назоўнікі, прыметнікі і дзеясловы прадстаўлены адзінкамі фіксацыямі: *новотеробъ* 'нядаўна працярблены ўчастак зямлі' (ІЮМ XXX, с. 127, 1577), *новоседъ* 'той, хто нядаўна пасяліўся' (АВК XXXVI, с. 356, 1582), *новомодный* 'навамодны' (ІЮМ V, с. 7, 1689), *новоселитися* 'сяліцца на новым месцы' (АВК XXI, с. 79, 1555); 2) з першай часткай *верх-* / *верху-* / *верхо-*, *выши-* / *вышей-* / *высшей-*, *нижей-*, якія звычайна з'яўляюцца сродкамі сувязі кампанентаў выказвання: *верхменованый* (Ст. 1588, с. 514), *верхоменованый* (АВК XXX, с. 261, 1604), *верхуменованый* 'вышэйназваны' (АВК III, с. 9, 1574), *вышменованый* 'вышэйназваны' (АВК XXXVI, с. 5, 1582), *вышейзамероный* 'вышэйустаноўлены' (Трыб., с. 106), *высшепомененый* 'вышэйпамянёны' (АВК III, с. 196, 1746), *нижеймененый* (АВК III, с. 15, 1586), *нижейменованый* (Ст. 1588, с. 114), *нижэйописаный* 'ніжэйапісаны' (Ст. 1566, с. 86), *нижейпостановленый* 'ніжэйпрыняты' (Ст. 1588, с. 416) і інш.; 3) з першай часткай *сам-* / *само-*, якія традыцыйна выкарыстоўваліся пры лічэнні або ўказанні на пэўную колькасць каго-н.: *самодванастый* 'адзін з ліку дванаццаці' (АВК XXIV, с. 420, 1584), *самодесяять* 'сам асабіста з дзесяццю іншымі' (АВК XV, с. 267, 1670), *самодругъ* 'адзін з ліку двух' (АВК XXX, с. 401, 1609), *самопятый* 'адзін з ліку пяці' (ІЮМ XXXII, с. 228, 1578), *самоседмъ* 'сам асабіста з сямю іншымі' (Ст. 1588, с. 206), *самотреть* 'сам асабіста з двума іншымі' (АВК XXI, с. 160, 1556–1557), *самочотырнадцатый* 'адзін з ліку чатыраццаці' (ІЮМ IX, с. 300, 1637) і інш.

Да навацыі мэтазгодна аднесці і вядомыя раней лексічныя адзінкі, якія рэалізоўвалі ў дзелавых тэкстах акрэсленага перыяду новае значэнне / новыя значэнні. Гэта ілюструюць слова тыпу: *громада* 'кола людзей, суполка (сход членай)' (Ст. 1588, с. 68), *каменица* 'крама, заезны дом, карчма' (ІЮМ VIII, с. 12, 1691), 'адзінка падаткаабкладання' (ІЮМ I, с. 14, 1679), *карность* 'кара, пакаранне, спагнанне' (КПД, с. 559, 1557), *поданый* 'прад'яўлены' (Ст. 1588, с. 74), 'дэлегаваны, прысланы' (Ст. 1588, с. 49), 'прададзены' (ІЮМ VI, с. 88, 1689), 'які падлягае чаму-н.' (АВК XXXVI, с. 395, 1590), *укривжоный* 'той, каго пакрыўдзіл' (АЗР III, с. 84, 1557) і інш.

Зразумела, дамінаванне пэўных тэматычных груп або іх падгруп у кожным канкрэтным помніку вызначалася яго жанравай прыналежнасцю. Напрыклад, лексічнымі маркёрамі таставентаў, што ўтрымлівалі распараджэнні таставатара адносна размеркавання яго асабістай маёмысці пасля смерці паміж нашчадкамі, выступалі назвы асоб па роднасці і сваяцтве, маёмысці, грашовых адзінак, пабудоў рознага прызначэння, іх частак, жывёл і птушак, тэрмінаў валодання маёмысцю; у рэвізіях, мэта якіх правесці ўлік зямельных надзелаў, апісаць іх, вызначыць і ўстановіць падаткі і плацяжы ў дзяржаўную казну ад жыхароў

эканомії, дамінавалі назвы зямельных участкаў, адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, прыродных аб'ектаў, падаткаў і плацяжоў, адзінак вымярэння, грашовых адзінак, асоб па родзе заняткаў, спосабаў паступлення ў казну / расходу грашовых сродкаў, спосабаў карыстання зямельным надзелам, відаў працоўнай дзейнасці. Групы назваў разнастайных бакоў грамадскага, прававога, гаспадарчага, асабістага, культурнага жыцця сацыяльных слаёў Вялікага Княства Літоўскага знайшлі асабліва паслядоўную рэалізацыю ў Статутах ВКЛ 1566, 1588 гг. як агульнадзяржаўных зборах законаў. Гэта апраўдана і заканамерна, паколькі гэтыя кодэксы адлюстроўвалі не толькі нормы дзяржаўнага, адміністрацыйнага, судова-працэсуальнага права, але і шлюбна-сямейнага, зямельнага, спадчыннага, ляснога, паляўнічага. Аналіз паказаў, што значная колькасць намінацый грамадска-палітычнага і юрыдычнага зместу ў статутах і “Трыбунале абывацелям Вялікага Княства Літоўскага” – статуце вышэйшага апеляцыйнага суда дзяржавы – супадае (*воевода, вряднікъ, жалобнікъ, истецъ, каштелянъ, староста, судья, шляхтичъ; врядъ, доводъ, окладъ, зъездъ, моцъ, судъ, соймъ, статутъ* і г. д.). Аднак той факт, што для статутаў характэрны значна шырэйшы дыяпазон рэаліі і паняццяў, а разам з імі сфера выкарыстання і прызначэння, стаў перадумовай большай колькасці ў іх намінацый для передачы і абавязэння розных паняццяў судовага працэсу і дзяржаўна-адміністрацыйнага ладу (*арендаръ, войскій, гетманъ, городничий, грубельное, збойца, злодей, квить, кривда, купецъ, мостовое, оглядное, подорожное, светки, сексвестръ, торговое, челядь, чужсоложество* і інш.).

У плане стылявой замацаванасці вылучаныя ў дзелавых помніках назвы паказальныя 1) толькі для дзелавых тэкстаў (паводле “Гісторычнага слоўніка беларускай мовы”): *вархоль ‘сварка, спрэчка’* (АВК XIV, с. 448, 1592; АВК II, с. 43, 1617; ИЮМ XXI, с. 462, 1626), *пороховнікъ ‘той, хто вырабляе і прадае порах’* (АВК XX, с. 151, 1598; АВК XX, с. 171, 1601; ИЮМ VI, с. 54, 1689), *совітость ‘празмернасць’* (КВС, с. 484, 1552; КПД, с. 458, 1568; Ст. 1588, с. 323), *телятнікъ ‘цялятнік’* (АВК XXII, с. 129, 1560; АВК XXX, с. 389, 1609), *шелеховое ‘від падатку’* (ИЮМ II, с. 98, 1684; ИЮМ III, с. 23, 1685; ИЮМ XII, с. 19, 1698) і інш.; 2) толькі для дзелавых і рэлігійных тэкстаў: *авдіторъ ‘член царкоўнага суда’* (АВК III, с. 73, 1670; Зб. вып., с. 726), *посесоръ ‘уладальнік, арандатар’* (АЗР IV, с. 72, 1594; Апакр., с. 37; Паўуст., с. 76; АВК XIII, с. 470, 1679), *ранка ‘невялікая рана’* (АВК XXII, с. 274, 1565–1566; АВК XXXVI, с. 194, 1582; Зб. 261, с. 876; Зб. 82, с. 336), *справдити ‘спраўдзіць, ажыццяўіць’* (АВК IV, с. 247, 1697; Зб. вып., с. 23), *явность ‘відавочнасць’* (Ст. 1566, с. 116; Цяп., с. 48; АВК VIII, с. 451, 1588) і інш.; 3) толькі для дзелавых і свецка-мастацкіх тэкстаў: *блехаръ ‘бялільшчык’* (АВК XX, с. 151, 1598; Бяр., с. 11), *одволока ‘адтэрміноўка, затрымка’* (АІОЗР II, с. 169, 1571; Бяр., с. 189), *посудокъ ‘посуд’* (ИЮМ XXXII, с. 73, 1578; Бяр., с. 198), *трибунальский (АВК II, с. 244, 1580; Трыб., с. 1; Ст. 1588, с. 228; Еўл., с. 39)*, *хлопячий ‘дзіцячы; хлапчуковы’* (АСД III, с. 98, 1630; Алекс. 1697, с. 9) і інш.; 4) для дзелавых, рэлігійных і свецка-мастацкіх тэкстаў: *боковой ‘бакавы’* (АВК VI, с. 189, 1599; Стрыйк., с. 535б; Каліст II, с. 220), *доводне ‘дакладна, пераканаўча’* (АВК XXXII, с. 60, 1596; Апакр., с. 117б; Бельск., с. 99), *лупежца ‘трабежнік, рабаўнік, разбойнік’* (АВК XXXI, с. 19, 1555; Ст. 1588, с. 64; Біблія, с. 258; Бяр., с. 185), *наяздъ ‘напад, нашэсце’* (Бельск., с. 338б; АСД I, с. 256, 1617; Зб. 82, с. 325б), *шидити ‘насміхацца’* (Апакр., с. 204; АВК VIII, с. 30, 1598; Стрыйк., с. 448; Зб. 255, с. 297б) і інш. Падобныя назіранні, з аднаго боку, даюць дастатковое ўяўленне аб шляхах фарміравання слоўнага фонду старабеларускіх пісьмовых крыніц,

дазваляють визначыць тыя моўныя сродкі (у нашым выпадку – лексічныя), якія ў сукупнасці адпавядають мэце стварэння тэксту і сферы яго выкарыстання, з другога боку, сведчаць пра стыльную і жанравую замацаванасць лексічных адзінак, паколькі паслядоўнасць, рэгулярнасць ужывання адных і тых жа лексем (або іншых моўных адзінак) – “тэта адзін з абавязковых складнікаў стылістыкі. Гэта значыць, што паўтаральнасць пэўных пазіцый у тэксле, паўтаральнасць аднатыпнага напаўнення гэтых пазіцый аднымі і тымі ж формамі – абавязковая ўмова, якая спараджае стыль і спецыялізацыю моўных сродкаў, трансфармуочы іх у прыналежнасць стылістыкі” [Тарланов 1990, с. 13].

Важнейшай рысай лексікі дзелавой пісьменнасці адзначанага часу з’яўляецца надзвычай шырокая рэпрэзентацыя ў ёй слоў лацінскага паходжання. Прыкладамі лексем, якія сваімі вытокамі ўзыходзяць да лацінскай мовы, з’яўляюцца: *акторъ ‘ісцец’* (АВК XVIII, с. 208, 1607), *банитовати ‘караць пазбаўленнем грамадзянскіх правоў і выгнаннем з краіны’* (АЗР IV, с. 193, 1559), *екзековати ‘прыводзіць у выкананне’* (ИЮМ IX, с. 308, 1637), *конфіrmовати ‘пацвярджаць’* (АЗР IV, с. 193, 1599), *персоналітеръ ‘асабіста’* (ИЮМ XXVIII, с. 185, 1614), *реверсалъ ‘пісьмовае абавязацельства’* (КПД, с. 352, 1565), *супліковати ‘просіць аб чым-н.’* (ИЮМ IX, с. 220, 1635), *універсалъ ‘пастанова, указ’* (Трыб., с. 1), *форумъ ‘кампетэнты суд’* (АВК XXX, с. 87, 1591), *шкрутынуумъ ‘следства’* (АВК XXIV, с. 141, 1583), *юридика ‘тэрыторыя, надзеленая ўласнымі юрыдычнымі правамі’* (АВК XX, с. 364, 1664) і інш. Пры гэтым даследчыкамі падкрэсліваецца ўмераны харктар запазычвання лацінізмаў у помніках другой палавіны XVI ст. у параўнанні з тэкстамі канца XVI – сярэдзіны XVII ст. У прыватнасці, А. Булыка, прааналізавшы рашэнні вышэйшага апеляцыйнага суда Вялікага Княства Літоўскага 1630–1655 гг., адзначыў адлюстраванне ў іх многіх новых лексічных сродкаў іншамоўнага паходжання. “Асабліва паказальным у гэтых адносінах з’яўляецца спіс уведзеных дадаткова лацінскіх слоў, прычым такіх, якія наогул не ўжываліся ў іншых жанрах тагачаснай пісьменнасці, а складалі спецыфічную прыналежнасць пазнейшых дзелавых дакументаў” [Булыка 1997, с. 7]. Да ліку такіх слоў даследчык адносіць, напрыклад, наступныя: *абсентаватися ‘ухіляцца ад суда’*, *декреталь ‘папскі статут’*, *інвентовати ‘пачынаць судовы працэс’*, *компромисаръ ‘трацейскі суддзя’*, *респектовати ‘паважаць’* і інш. А. Жураўскі да падобнай высновы прыходзіць у выніку параўнання лексікі Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. і “Кнігі канцылярыі карала Сігізмунда III” (1615–1618), аналізу “Трыбуналъскага дэкрэта” (1679), у 14 слупках тэксту якога налічваецца каля 50 лацінізмаў, “прычым некаторыя з іх у гэтым дакуменце сустракаюцца па некалькі разоў: *актоватися, акторатъ, акторъ, акция, апелевати, апеляция ... касовати, квитъ, котия, кресценция ..., провизия, продукованый ... фундушъ, юраментъ*” [Жураўскі 1967, с. 258]. Аналіз тэкстаў паказвае, што запазычанні з лацінскай мовы мелі некаторыя арфаграфічныя і марфалагічныя асаблівасці, напрыклад, напісанне -ы пасля зычных (*дыляцыя, посесыя, юрыздыкцыя*), канчатак -а ў назоўніках тыпу *актъ, декреть, документъ* у назоўным склоне множнага ліку: тые декрета суду головного ... которыми небошниковъ безъ шкрутині на горло и на баницю вздано, и въ невѣдомости ихъ отрыманые суть (АВК XV, с. 280, 1671); всѣ тежъ **процесса, протеста и документа** розные правные, до сего часу и дня отъ мене гдѣкольвекъ и якимъкольвекъ способомъ урошоные, умораю и касую (АСД I, с. 307, 1638). Пранікненне і замацаванне лацінізмаў падтрымлівалася а) уплывам польскай дзелавой пісьменнасці, дакументы якой былі вельмі насычаны словамі

лацінскага паходжання, што часам ускладняла вызначэнне іх моўнай асновы [Жураўскі 1967, с. 260], б) выкарыстаннем лацінскай мовы як крыніцы юрыдычнай тэрміналогіі, в) выкарыстаннем дакументаў на лацінскай мове, як і на беларускай і польскай, у дзейнасці судоў і канцылярый, таму “пісьмовае трохмоўе асоб, якія пісалі беларуская акты, не магло не садзейнічаць пранікненню лацінізмаў у беларускую пісьменнасць” [Жураўскі 1967, с. 260]. Узгадваючы ліст варшаўскага юрыста В. Зычэўскага А. Філіповічу, у якім пры ўключэнні ў “Дыярыуш” польскія слова былі перакладзены на беларускую мову, а лацінскія засталіся “без перакладу” ў іх “графічнай абалонцы”, А. Жураўскі адзначае: “Відаць, так адносіліся да лацінізмаў і пісцы канцылярий і судоў, з той толькі розніцай, што яны трансліравалі іх у кірыліцкае пісьмо і забяспечвалі беларускімі формамі словазменення ў залежнасці ад сінтаксічных умоў і прыналежнасці іх да той ці іншай часціны мовы” [Жураўскі 1967, с. 260–261]. Фактычны матэрыял нашай працы пацвярджае выказанае меркаванне; перадача ж лацінізмаў сродкамі лацінскай графікі пашырэння не атрымала.

Параўн.: тутъ **форумъ** не маєм (АВК XXX, с. 87, 1591); **форумъ** ѿ то на теперешнемъ со<sup>с</sup>ме 8 трибуналу мети варовали (КЛС, 1 с. 80б, 1598) –proto мы духовные въ той спрабъ передъ собою **forum** узнаваемъ и далей сторонъ въ право поступовати наказуемъ (АВК XX, с. 210, 1609).

Такім чынам, у ходзе вывучэння лексікі намі зроблены наступныя высновы: 1) лексічныя адзінкі, адзначаныя ў разнажанравых помніках дзелавога зместу сярэдзіны XVI – XVIII ст., размяркоўваюцца па восьмі тэматычных групах (юрыдычная, грамадска-палітычная, канцылярская, эканамічная, бытавая, прафесійна-вытворчая, прыродазнаўчая лексіка, лексіка, якая характарызуе чалавека ў фізічных, псіхічных і інтэлектуальных адносінах), у кожнай з якіх вылучаюцца асобныя падгрупы; 2) з улікам матэрыялаў “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы” вылучаны навацы – а) лексічныя адзінкі, якія першую пісьмовую фіксацыю атрымалі ў дзелавой пісьменнасці ў акрэслены перыяд, б) вядомыя раней лексічныя адзінкі, якія рэалізоўвалі ў дзелавых тэкстах акрэсленага перыяду новае значэнне; 3) дамінаванне пэўных тэматычных або іх падгруп у кожным канкрэтным помніку вызначалася яго жанравай прыродай; 4) паводле стылявой прыналежнасці вылучаюцца лексемы, якія былі замацаваны ў сярэдзіне XVI – XVIII ст. за помнікамі а) дзелавога зместу, б) дзелавога і свецка-мастацкага зместу, в) дзелавога і рэлігійнага зместу, г) дзелавога, свецка-мастацкага і рэлігійнага зместу; 5) асаблівасцю лексікі дзелавой пісьменнасці адзначанага часу з'яўляецца надзвычай широкая рэпрэзентацыя ў яе складзе лацінізмаў, на пранікненне і замацаванне якіх уплыў аказалі экстра- і інтрапрактычны фактары.

Вынікі і асноўныя палажэнні праведзенага даследавання атрымаваюць развіццё ў будучых навуковых працах, накіраваных на ўдакладненне жанра- і стылеўтаральнага патэнцыялу выяўленых лексічных адзінак, характарыстыку парадыгматычных адносін паміж словамі ў межах тэматычных груп і іх падгруп, вызначэнне і канкрэтызацыю ролі запазычанняў ва ўзбагачэнні лексічнага запасу беларускай мовы ў сярэдзіне XVI – XVIII ст. і інш.

## ЛІТАРАТУРА

- Булыка, А. М. (1995). Мова «Трыбунала» (1586). [Ў:] *Весці Акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных наукаў*, № 2, с. 108–115.  
 Булыка, А. М. (1997). Лексіка іншамоўнага паходжання ў пастановах Галоўнага Літоўскага трибунала. [Ў:] *Беларуская лінгвістыка*, вып. 47, с. 3–7.

- Жураўскі, А. І. (1967). *Гісторыя беларускай літаратурнай мовы*. Мінск, т. 1, 372 с.
- Жураўскі, А. І. (1994). Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. [Ў:] *Беларуская мова: Энцыклапедыя*. Мінск, 655 с.
- Закар'ян, М. М. (1955). *Словарный состав Литовского статута 1588 года*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва, 14 с.
- Лексіка старабеларускай літаратурна-пісмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст.* (2016). І. У. Будзько [і інш.]. Мінск, 558 с.
- Новік, М. А. (2003). *Лексіка Статута Вялікага Княства Літоўскага (1588)*. Дыс. ... канд. філал. навук. 10.02.01. Мінск, 200 с.
- Палашчук, Н. В. (2020). Жанравыя асаблівасці старабеларускіх рэвізій (на матэрывах “Рэвізіі Кобрынскай эканоміі” (1563)). [Ў:] *Беларуская лінгвістыка*, вып. 85, с. 10–19.
- Палашчук, Н. В. (2015). Кампазіцыйныя асаблівасці слонімскіх тастаментаў. [Ў:] *Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А. І. Падлужнага)*. 36. матэрываляу Міжнар. навук. канф. В. П. Русак (адк. рэд.). Мінск, с. 267–274.
- Палашчук, Н. В. (1999). *Мова “Трыбуналы” (1586)*. Дыс. ... канд. філал. навук. 10.02.01. Мінск, 198 с.
- Паўленка, М. А. (1978). *Нарысы па беларускаму словаўтварэнню. Жаночыя асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове*. Мінск, 136 с.
- Тарланов, З. К. (1990). О предмете и задачах исторической стилистики русского языка. [В:] *Историческая стилистика русского языка*. Межвуз. сб. науч. тр. З. К. Тарланов (отв. ред.). Петрозаводск, с. 4–15.

## СПІС СКАРАЧЭННЯЙ

АВК – Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией для разбора древних актов. Т. I–XXXIX. Вильна, 1885–1915.

АЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т. I–V. Санкт-Петербургъ, 1846–1853.

Алекс. 1697 – Няпоўны маскоўскі спіс “Александрыі” (1697). Рукапіс Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі. Масква, 1562.

Апакр. – Апокрисісь албо отповедь на книжкы о съборе берестейскомъ (Вільня, 1598).

АСД – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т. I–XI. Вильна, 1867–1890.

АЮЗР – Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т. I–XV. Санкт-Петербургъ, 1863–1892.

Бельск. – Летаписець, то есть кроиника, з розных многих а досветчоных авторов дыялектом руским есть зложеня [“Хроніка” М. Бельскага (пачатак XVII ст.)]. Рукапіс Расійскай нацыянальнай бібліятэкі. Ф. IV. 688.

Біблія – Біблейская кнігі (пачатак XVII ст.). Рукапіс Расійскай нацыянальнай бібліятэкі. Ф. I. 2.

Бяр. – Лексиконъ славеноросскій именъ толькованіе, Всечестным отцемъ Кір Памвою Берындою ... згромажнены (Күцеін, 1653).

Еўл. – “Дзённік” Ф. Еўлашоўскага (пачатак XVII ст.). Рукапіс Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве.

Зб. 82 – Зборнік павучэнняў (сярэдзіна XVII ст.). Рукапіс Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх. RKF – 82.

Зб. 255 – Зборнік павучэнняў (сярэдзіна XVII ст.). Рукапіс Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх. RKF – 255.

Зб. 261 – Зборнік павучэнняў (пачатак XVII ст.). Рукапіс Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх. RKF – 261.

Зб. вып. – Собраніе припадковъ краткое и духовнымъ особамъ потребное (Супрасль, 1722).

ИЮМ – Историко-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Могилевской. Вып. I–XXXII. Витебск, 1871–1906.

Каліст – Евангеліе учительное, албо казаня на каждую неделю и свята урочистыи прэзь святого отца нашага Калиста (Её, 1616).

КВС – Кніга Віленскага замкавага суда (1552). Рукапіс Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў. Ф. 389. Кн. 240.

КАР – Кніга Альбрэхта Радзівіла (1646–1648). Рукапіс Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў. Ф. 389. Кн. 332.

КЛС – Кніга канцлера Льва Сапегі (1596–1598). Рукапіс Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў. Ф. 389. Кн. 286.

- КПД – Литовская метрика. Книги публичных дел // Русская историческая библиотека. Т. XXX. Юрьев, 1914.
- Паўуст. – Польуставъ или требнікъ в ползу всемъ православнымъ (Вільня, 1622).
- СДГВ – Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковна, Трок. Вильна, 1843.
- Ст. 1566 – Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 г. Рукапіс Расійской нацыональной бібліятэкі. F. II. 34.
- Ст. 1588 – Статут Вялікага Княства Літоўскага (Вільня, 1588).
- Стрыйк. – Кроиника словяновъ руская о панствах рускіх, полских и литовских [“Хроніка” М. Стрыйкоўскага (пачатак XVII ст.)]. Рукапіс Расійской нацыональной бібліятэкі. F. IV. 688.
- Трыб. – Трибуналъ (Вільня, 1586).
- Цяп. – Первая часть Нового Завета або Тестаменту [Евангелле ў перакладзе В. Цяпінскага (каля 1580 г.)].

*Подано до редакції 13.04.2021 року  
Прийнято до друку 07.05.2021 року*